

# Максім Шчур

## Альшанскія Могліцы

Усё жыццё ехаць да Прагі, каб памерці.  
Падставіць твар дажджу, ня змусіўшы раскрыцца  
гатычных вежаў складзеныя парасоны  
па-над магілай. Выбітныя іншаверцы  
сваіх краёў, паломнікі ад месцаў пакланення,  
ад млынаў збочыўшыя рыцары  
ўсіх папярэдніх пакаленняў  
тут зьберажоны.

Як у вакенцы ўніз, у лужынным азерцы  
праглядваюць нябёсы невыдуманай таямніцай  
дзіцяці, што ўспрымае будучыню й заўтра  
аднолькава ў сваім наіўным сэрцы  
і, не стрываўшы на наступны дзень, амаль баіцца  
замест мінулага прапалага  
знайсці сьлед лапы пяціпалага  
тыраназаўра.